

ПРАВА НА ВОЛЮ

Праваабарончы бюлетеңь

АБСЕ не прызнала вынікі выбараў

Міжнародныя назіральнікі ад Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ і Парламенцкай асамбліі АБСЕ прыйшлі да выисновы, што Беларусь мусіцца прайсьці яшчэ доўгі шлях да выканання сваіх абавязаньняў перад АБСЕ, хоць некаторыя канкрэтныя паляпшэнні былі зробленыя, – гаворыцца ў заяве АБСЕ.

"Гэтыя выбары не дали Беларусі новага пачатку, якога яна патрабавала. Працесу падліку галасоў не хапіла празрыстасць. Народ Беларусі заслугоўваў лепшага. У прыватнасці, я цяпер чакаю, што ўрад растлумачыць арысты танкістаў у прэзідэнты, журнالістай і актывістам у галіне правоў чалавека", – заявіў кіраунік місіі кароткатэрміновых назіральнікаў БДПЧ АБСЕ Тоні Лойд.

"Я вельмі спадзяваўся, што гэтым разам мы зможемо зрабіць больші станоўчыні ацэнку. На жаль, гэта немагчыма ў сувязі заганнага падліку галасоў і жорсткай рэакцыі ўладаў на дэмманстрацыі", – сказаў амбасадар Герт-Гінрых Арэнс, кіраунік доўгатэрміновай місіі АБСЕ / БДПЧ па назіранні за выбарамі.

Цяперашні прэзідэнт і іншыя прэтэндэнты змагаліся ў няроўных умовах. Былі выпадкі злодушных нападаў на афіційных кандыдатаў і функцыянероў. Нацыянальная тэле- і радыёканалы прысывяцілі каля 90 адсотак часу палітычных навіну дзеяному прэзыдэнту. Адсутнасць разнастайнасці СМІ абмежавала выбаршчыкам магчымасць зрабіць усьведомленыя выбар.

Нягледзячы на некаторыя паляпшэнні ў выбарчым заканадаўстве, прававая база ўсё яшчэ адэкватна не гарантует правядзення выбараў у адпаведнасці з абавязаньнямі АБСЕ. Важныя аспекты выбарчага працэсу рэгулююцца на ў поўнай меры. Яны ўключаюць адсутнасць гарантый для забесьпячэння цэласнасці датэрміновага галасавання і падліку галасоў.

Праваабарончыя матэрыялы можна таксама прачытаць на сайтах: www.spring96.org; www.charter97.org; www.baj.by



Менск, 19 сінтября 2010 году.

Плошча 2010...

Больш за 600 затрыманых, сотні зьбітых...

Акцыя пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску была жорстка разагнаная съпецназам. Дзясяткі чалавек былі зьбітыя, шпіталізаваныя, затрыманыя і зараз знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсьціна. Сярод затрыманых пяцёра кандыдатаў у прэзідэнты: Андрэй Саньнікаў, Уладзімір Някляеў, Міко-

ла Статкевіч, Рыгор Кастусёў, Віталь Рымашэўскі.

На Каstryчніцкую плошчу Менску кандыдаты ў прэзідэнты разам са сваімі паплечнікамі і прыхільнікамі ішлі з розных канцоў гораду: плошчы Свабоды, Дзяржайнаага цырку,

(Працяг на стар. 4)



Менск, 19 сінтября 2010 году.

Спыніць перасълед па палітычных матывах

Заява Міжнароднай федэрацыі праву чалавека

Міжнародная федэрацыя праву чалавека (FIDH) выказвае сур'ёзную заклапочанасць з нагоды сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, асабліва ў кантэксьце прэзідэнцкіх выбараў 19 сінегня 2010 г., пасля якіх АМАПам жорстка разагнаная дэмансстрацыя пратэсту супраць несправядлівага правядзенні выбараў.

Кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў быў жорстка зьбіты па дарозе на акцыю пратэсту і адвезены ў шпіталь, дзе яму быў паставлены дыягназ чэрапна-мазгавая траўма. Паводле паведамлення, ён быў падніты з бальнічнага ложку ўначы і вынесены асобамі ў цывільнім адзеніні. 20 сінегня ў 2-й гадзіне ночы, міліцыя ўварвалася ў кватэру лідара АБ'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябедзкага і затрымала яго. Некаторым актывістам ужо прад'яўленыя крымінальныя абвінавачаныні, у тым ліку лідaru Маладога Фронту Зымітру Дашкевічу, які быў затрыманы па сфабрыкованым абвінавачаныні паводле Артыкулу 339 часткі 3 Крымінальнага кодэксу. Таксама па невядомых абвінавачаныніх быў затрыманы Міхаіл Пашкевіч, давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева.

20 сінегня 2010 г. у 3-й гадзіне раніцы 15 чалавек з Камітэту дзяржаўнай бяспекі (КДБ) правялі ператрус у офісе сябра FIDH у Беларусі Праваабарончага Цэнтра "Вясна". Актывісты "Вясны" знаходзіліся ў офісе дзеля аналізу даных, сабранных за дзень да гэтага, на назіральнікамі за выбарамі па ўсёй

краіне ў межах кампаніі назірання "Праваабаронцы за свабодныя выбары", які ажыцьцяўляўся сумесна "Вясной" і Беларускім Хельсінскім Камітэтам (БХК). Дзесяць актывістаў "Вясны" былі дастаўленыя ў аддзяленне міліцыі Першамайскага раёну. Юрыйты Валянцін Стэфановіч і Уладзімір Лабковіч былі сярод арыштаваных. Усе кампютары ПЦ "Вясна" і дакументацыя былі канфіскаваныя міліцыяй. Супрацоўнікі былі вызваленыя неўзабаве пасля 6-й раніцы. Праз паўгадзіны, праваахоўныя органы вярнуліся ў офіс "Вясны" у пошуках сп. Лабковіча (які толькі што быў вызвалены, але яго не было ў памяшканні). На працягу ночы ўскладніўся доступ да апазыцыйных сайту, а 20 сінегня раніцай у офісах апазыцыйнага сайту "Хартыя'97" былі праведзеныя ператрусы, а яго рэдактары арыштаваныя. Прынамсі 10 журналістуў як беларускіх, так і замежных СМИ былі зьбіты, а некаторыя былі арыштаваныя або затрыманыя. Рэпрэсіі працягваюцца.

Вярхоўны прадстаўнік Еўрапейскага саюзу па замежных справах і палітыцы бяспекі, віце-прэзідэнт Камісіі Кэтрын Эштан адзначыла, што "тэндэнцыя адноснага прагрэсу ў перыяд выбарчай кампаніі не паяцягнула за сабой празрысты і справядлівы выбарчы пракцэс. Асабліва прыкра, што нач пасля выбараў была азмрочаная гвалтам... У прыватнасці, зьбіццё і затрыманыя некалькіх лідараў апазыцыі, уключаючы кандыдатаў у прэзідэнты,

зъяўляюцца непрымальнімі", – сказала яна.

FIDH асуджае арышты, затрыманні і перасълед прадстаўнікоў апазыцыі, актывістаў і грамадзянаў, якія бралі ўдзел у мірнай дэмансстрацыі ў Менску, а таксама ўсе формы перасъледу праваабаронцаў, якія выкryвали парушэнні, што мелі месца падчас выбараў.

FIDH заклікае неадкладна:

– вызваліць, без далейшых затрымак, усіх асабаў, асуджаных па палітычных прычынах, якія знаходзяцца ў зыняволеных або адбываюцца іншыя віды пакарання;

– спыніць адвольныя арышты і перасълед грамадзянаў па палітычных матывах; зрабіць дзейсныя заходы для рассяльедавання любых выпадкаў незаконных арыштаў і непрапарцыйнага прымянення сілы падчас разгону мірных дэмансстрацыяў;

– забесьпячыць свабоды незалежных СМИ, як беларускіх, так і замежных, а таксама спыніць ўсе формы перасъледу ў адносінах да іх;

– забясьпечыць свабоду сходаў і без затрымкі вярнуць канфіскаваныя матэрыялы ПЦ "Вясна" і незалежным журналістам;

– забясьпечыць НДА, якія ўдзельнічаюць у правядзенні незалежнага назіраньня за выбарамі, магчымасць завяршыць сваю працу і прадставіць свае ацэнкі без якіх-небудзь далейшых перасъледаў.

Парыж, 20 сінегня, 2010

Другі дзень Плошчы: новы жорсткі разгон

20 сінегня прадстаўнікі дэмакратичнай грамадзкасці сабраліся на плошчы Незалежнасці, каб працягнуць акцыю пратэсту "Плошча 2010". Як і напярэдадні, акцыя была жорстка задушаная сілавікамі, а яе ўдзельнікі зьбіты і арыштаваныя.

На плошчу Незалежнасці прыйшли каля двух дзясятак чалавек. Сярод іншых – актывіст Моладзі БНФ Алеся Каліта, Маладога Фронту Мікола Дземідзенка, прадпрымальнік Аляксандр Макаеў. Яны сталі насупраць Дому ўраду, разгарнуўшы плакат "Сыходзь". Сваю акцыю яны прымеркалі ў працяг "Плошчы 2010", якая адбылася напярэдадні.

"Сёняня ў нас таталітарная краіна: няма выбараў, няма падзелу ўладаў. Гэта нават тое, што гарантавана Канстытуцыйя краіны. І гэты гарант праз некалькі дзён будзе класыці руку на Канстытуцыю і зноў будзе хлусіць, што ён гарант гэтай Канстытуцыі, якую сам жа і парушае. Беларускі народ учора адчукі дух свабоды, і гэты дух дасыць штуршок да Свабоды, і таму мы сёняня прыйшли", – сказаў А. Макаеў.

Удзельнікі другога дня "Плошчы 2010" здолелі прастаяць на больш за



Менск, 20 сінегня 2010 году.

5 хвілінай – з розных бакоў на плошчу сталі заядздаць мікрааутобусы, з якіх павысковкалі людзі ў цывільнім, асабліва ў пратэстуючай плакат, а саміх павалілі на снег, білі нагамі. Затым заштурхалі ў мікрааутобусы. Цягам гадзіны такія напады міліцыянтаў паўтарыліся некалькі разоў. Гэтак быў арыштаваны Славамір Адамовіч, які прыйшоў паглядзець на падзеі. Прыйшлі на плошчу таксама і людзісталага веку. Вось што яны казалі пра пабачанае і пачуяте: "Пасля ўчора

ней акцыі затрыманыя паведамлялі: 130 чалавек усю ноч стаялі на марозе з падніятымі ўгору рукамі. Сярод іх была нават цяжарная жанчына. Гэта нармальная? Гэта не нармальная. Гэта ня тая краіна, у якой бы мы жадалі жыць, гадаваць нашых дзяцей. Мы хочам вяртацца дадому, мы хочам вяртацца з-за мяжы, каб тут было ўтульна і добра нашым дзецям, нам і нашым бацькам. Мы жадаєм, каб нас пакінулі ў спакоі, не заміналі будаваць сваё жыццё і сваю краіну".

Алесь БЯЛЯЦКІ:

"Мы яшчэ доўга будзем асэнсоўваць тое, што адбылося..."

Выбары ў Беларусі прайшли – што далей? Што чакае беларускую грамадзкую супольнасць і палітычныя партыі? Ці зъменяцца стасункі Беларусі з Еўропай і Расіяй? Аб гэтым карэспандэнт "Народнай Волі" Алесь Свягіланіч гутарыць з адным з каардынатораў грамадзянскай кампаніі "Праваабаронцы за свабодныя выбары" Алесем БЯЛЯЦКІМ.



Алесь БЯЛЯЦКІ.

– Думаю, мы яшчэ працяглы час будзем асэнсоўваць тое, што адбылося, – кажа суразмоўца. – Бо фактычна парушыўся стан адноснай раўнавагі паміж уладамі і грамадзянскай супольнасцю, які існаваў апошні год-два. Апісваючы ситуацыю, якая існавала ў краіне да 19 сінёкня, праваабаронцы заўсёды адзначалі, што зынізіўся ўзровень рэпрэсіяў, але ў той жа час не было ніякіх структурных пераменаў. Існавала незадавальненіе з абодвух бакоў. Мы чакалі наступных кроکаў па шляху дэмакратызацыі ў краіне, а ўлады лічылі, што яны вельмі далёка зайшли па гэтым шляху.

Зацішша абрывулася раптам. Падзеі 19 сінёкня сталі апошнім кропляй "разгулу дэмакратыі", якая перапоіла цярпеньне аўтарытарных уладаў. Сітуацыя зъмянілася кардынальным чынам і, як мне падаецца, у такой сітуацыі мы не знаходзіліся хіба што з 1996 году. Тады быў крызіс упады, была пераніканія Канстытуцыя, урэшце ўся ўлада сканцэнтравалася ў адных руках. Адбылася зъмена ўзаемадносін паміж уладамі і грамадзянскай супольнасцю, Беларусью і краінамі-суседзямі. Улады чакалі доўгія гады міжнароднага непрызнаньня, а дэмакратычныя сілы чакалі доўгія гады зацятага супраціву.

Нешта падобнае адбываецца і зараз. Бо ніколі, мабыць, яшчэ кірауніцтва апазіцыйных арганізацыяў, актыўныя ўдзельнікі выбараў не атрымлівалі такі адчувальны ўдар. На сёньня амаль усе экспандыдаты ў прэзідэнты знаходзяцца пад крымінальнай справай (сямёра з дзеявіці кандыдатаў-апанентаў), шмат людзей было затрымана і асуджана. І відавочна, што справа гэтае набірае абароты. Мне падаецца, што ўлады зараз проста заплюшчваюць вочы на ўсе нормы цывілізаваных адносін, якія існуюць паміж уладай і апазіцыяй, якія існуюць у нармальным грамадзтве. Улады нацэленыя на зынічныне цэлых грамадзянскіх і інфармацыйных структураў – грамадзкіх арганізацыяў, палітычных партый, СМІ. Відавочна ім замінаюць і праваабаронцы.

Але такія brutalныя, ненармальные паводзіны выклікаюць відавочнае асуджэнне ў беларускім грамадзтве. Асабліва гэта заўважна ў Менску, дзе людзі маюць магчымасць атрымліваць больш аб'ектыўнай інфармацыі, дзе

грамадзтва не замаванае афіцыйнымі СМІ. Інтэрнэт праста гудзе, і моладзь, якая актыўна карыстаецца інтэрнэтам, разумее, што адбылося. Таксама праста шакаваныя і абуранныя мільёны грамадзянаў, якія галасавалі за альтэрнатyўных кандыдатаў. Высокі ўзровень падтрымкі дэмакратычных кандыдатаў, небывалая актыўнасць на сустрэчах з альтэрнатyўнымі кандыдатамі напрыканцы выбарчай кампаніі, дзесяткі тысячаў дэмантрантаў, якія выйшлі ўвечары 19 сінёкня на акцыю пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і выклікалі выбух непрыхаванай злосці і страху ўладаў. І тут у ход пайшло ўжо ўсе сродкі. Жахлівае зъбіццё Уладзіміра Някляева яшчэ да заканчэння часу галасавання. А ён да ўсяго яшчэ выдатны інтэлектуал і пісьменнік, вядомы далёка за межамі Беларусі. Нават у афрыканскіх краінах такое я могу згадаць толькі ў Зімбабвэ. А затым мэтанакіраванае зъбіццё іншых кандыдатаў у дэпутаты падчас разгону акцыі пратэсту. А гэтае ламаныне на вачах усяго грамадзтва аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты Яраслава Раманчука... Ягонае змушане выступленыне па паперцы нараджалася выступленыне "ворагаў народу" на сумна вядомых працэсах 30-х гадоў. Па-чалавечы шкада яго, але яшчэ большую агіду выклікаюць сёньняшнія вышынскія, якія арганізоўваюць гэтыя паказальныя працэсы.

– **Вы сказали, што палітычным партыям пагражае зынічныне. Наколькі рэальная такая пагроза?**

– Ва ўсялякім выпадку для дэмакратычных арганізацыяў і незалежных СМІ наступае неспрыяльны перыяд. Перыяд адноснага зацішша і хоць і кепскай, але стабільнасці, на маю думку, закончыўся. І вось так нечакана. 23 актыўісты выбарчай кампаніі, сярод якіх 7 кандыдатаў у прэзідэнты, пераследуцца ў крымінальным падрадку, сотні сядзіць па адміністрацыйных прысудах. Хоць на працягу апошніх двух гадоў у палітыкаў і грамадзкіх дзеячаў былі і спадзяваны, і пэўны аптымізм. Усе спадзяваліся, што прыйшоў час паступовых зъменаў, якія вось-вось павінны пачацца. Зрэшты, калі мы прагнавалі, чым скончыцца гэтыя выбары, нікога асаблівага аптымізму наконт справядлівасці і празрыстасці выбараў не было. Нашыя прагнозы пацвердзіліся. 70% назіральнікаў ня бачылі зъместу бюлётнняў. Яны зна-

ходзіліся на выбарчых участках, але ня бачылі вынікаў гэтага падліку, які ажыццяўляўся ўсімі сябрамі камісіяў адначасова. Пры гэтым кожны сябра УВК падлічваў толькі свой стос бюлётнню, перадаючы вынікі падліку на паперцы старшыні камісіі. Такая працэдура падліку зъяўлялася не празрытай для назіральнікаў. Агульны вынік галасавання пры такім падліку ня быў вядомы таксама і кожнаму сябру УВК паасобку.

Ніхто асабліва не разылічваў, што ўлада зъменіцца "пад выбары". Але меркавалі, што, верагодна, зъмены пачнуцца пасля кампаніі. І вось зараз усе гэтыя меркаваны перакрэсленыя... Мы зноў апнуліся ў сітуацыі жорстка аўтарытарнай краіны, дзе грамадзкія арганізацыі і палітычныя партыі будуть вымушаныя выжываць. Гэта значыць, што ніякіх паслабленняў, ніякага спрыяльства ў бліжэйшы час для развязвіцца трэцяга сектару і палітычнага жыцця не прадбачыцца. Палітыка на абмежаваныя актыўных дзеяньняў грамадзянскай супольнасці будзе працягвацца. А значыць, палітычным партыям, грамадзкім арганізацыям, незалежным СМІ, усім грамадзтву трэба будаваць, зыходзячы з гэтага, новую тактыку сваіх дзеяньняў.

– **Еўропа не прызнала выбары ў Беларусі празрыстымі і дэмакратычнымі...**

– Думаю, што зараз карэнным чынам зъменяцца адносіны Беларусі з краінамі Еўрасаюзу. Зыходзячы з тых сустрэчаў, якія ў нас адбыліся з працтавінкамі розных краінаў, якія прысутнічалі падчас выбарчай кампаніі ў краіне, можна сказаць, што ўсе яны прости ў шокавым стане. Абсалютна ніхто не планаваў такога раскладу падзеяў. Меркавалася, што сілавы варыянт магчымы, але не ў такім маштабе і не такі жорсткі і цынічны. На мой погляд, у наступным годзе эскалацыя адносін паміж Еўрасаюзам і Беларусью будзе развязвівася. Хутчэй за ўсё, з боку Еўропы зноў паўстане пытаньне аб увядзеніні санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў і ўсіх тых, хто меў дачыненіе да рэпрэсіяў. Сылі невыязных у Еўропу, Канаду і ЗША будзе значна пашыраны. Я думаю, што таксама паўстане пытаньне наконт далейшых сумесных эканамічных праектаў, наконт магчымай эканамічнай дапа-

(Працяг на стар. 7)

Плошча 2010...

(Пачатак на стар. 1)

Прывакзальныя плошчы. Каstryчніцкая супстракала іх лядовым катком і расейскай папсой, якая дамінавала над усёй плошчай. Кандыдаты ў прэзідэнты некаторы час ня мелімагчымасці прамаўляць да сваіх прыхільнікаў, бо гадзінаю раней гукаўзмацийную апаратуру адабраўлі ў кандыдата Уладзіміра Някляева. Каля 19-й гадзіны на калонну прыхільнікаў Някляєва напалі людзі ў масках, што пад'ехалі на аўтобусах. Яны кінулі ў калону некалькі съветла-шумавых гранатаў. Ціхары ў чорным началі зьбіваць дэмантрантаў, журналістаў паклалі тварам у сънег. Потым яны ўламаліся ў бусік, захапілі гукаўзмацийную апаратуру, перагрузілі яе ў свой бусік і зъехалі. Падчас заходу кандыдат у прэзідэнты Някляеў быў зьбіты да непртыомнасці. Яго на руках занеслі назад у офіс. Выклікалі "хуткую", лекары паставілі Някляеву папярэдні дыягназ "чэррапна-мазгавая траўма сярэдняй цяжкасці" і адвезлі ў шпіталь хуткай дапамогі.

Калі прывезьлі гукаўзмацийную апаратуру, Віталь Рымашэўскі зьвярнуўся да прысутных: "Кожны, хто сёньня выйшаў на гэтую плошчу, ён перамог ня толькі свой страх, але і страх тых людзей, якія пакуль застаюцца дома. Мы перамаглі ня толькі страх, але і туго хлусьню, якой



Уладзімір НЯКЛЯЕЎ у шпіталі.

нас паліваюць праз БТ. Мы перамаглі бязьвер'е і заявы, што, маўляў, няма за што змагацца: нам ёсьць за што змагацца – за Свабоду".

Неўзабаве шматтысячная калона перакрыла рух на праспекце Незалежнасці і накіравалася да Дому

нүшы калідор ад трывуны да дзвіярэй. На відэаздымках бачна, што дэмантранты дзейнічалі не агрэсіўна. Праз нейкі час зьявіліся правакатары. Яны хавалі твары ад журналистаў, не давалі сябе здымамець і білі камеры. Правакатары не слухалі Вітала Рымашэўскага, які намагаўся іх спыніць і працягвалі біць шкло ў дзвіярах будынку. Дзвіверы Дому ўрада, між тым, былі надзеяна забла-



Менск, 19 сінтября 2010 году.

ўраду. Колькасць мітынгоўцаў на плошчы Незалежнасці дасягнула, паводле розных ацэнак, ад 20 да 40 тысячай чалавек. Каля помніку Леніну актыўісты ўсталявалі гукаўзмацийную апаратуру. Выступілі Сяргей Калякін, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саньнікаў, Андрэй Хадановіч. Кіраўнік штабу Уладзіміра Някляева Андрэй Дзымітрыев зачытаў рэзалюцыю Народнага сходу: аб непрызнанні вынікаў галасавання і аб правядзеніі новых выбараў без Лукашэнкі. Кандыдаты таксама заклікалі сілавікоў і ўрадаўцаў прыйсці і распачаць перамовы, у тым ліку аб вызваленыні палітвязнікоў. Напачатку была спроба праціснуцца ў дзвіверы Дому ўраду, каб перадаць свае патрабаванні ЦВК. Калі тое не ўдалося, народ арганізавана адступіў, пакі-

каваныя шчытамі АМАПу і мэбліяй, і пранікнуць усяредзіну было немагчыма. Калі шкло ў дзвіярах было разьбітае, перад уваходам у Дом ураду вышытаваліся дзясяткі аманаўцаў.

Віталь Рымашэўскі выйшаў да трывуны і заклікаў не паддавацца на правакаты: "Зараз правакатары і п'янія выібіваюць шкло. Я лічу, што гэта абсалютна бязглаздая і непатрэбная акцыя: дом набіты міліцыяй. І мы зараз паспрабуем эта спыніць".

Віталь Рымашэўскі папрасіў не біць, не чапаць супрацоўнікаў міліцыі. Ён заклікаў усіх сабраца 20 сінтября, а 18-й гадзіне на плошчы Незалежнасці, каб працягваць пратэст. Тым часам улады перакінулі на Плошчу з боку Савецкай вуліцы некалькі соцен съпецназаўцаў. Іншыя падраздзяленні съпецназу сканцэнтраваліся на праспекце Незалежнасці. Ім быў дадзены загад расьсекчы натоўп, і прыкладна а 23-й гадзіне пачаўся разгон. Дэмантранты началі адыходзіць з плошчы. Ядро дэмантрантаў працягвала стаяць вакол помніка Леніну, згуртаваўшы шэрагі. Каб зламіць мірнае супрацьстаянне людзей, сілавікі началі зьбіваць людзей і заштурмаваць у аўтазакі. Былі затрыманыя кандыдаты ў прэзідэнты краіны Рыгор Кастусёў, Андрэй Саньнікаў, Мікола Статкевіч. Саньнікава падчас затрымання жорстка зьбілі на вачах у жонкі. Кандыдат Віталь Рымашэўскі таксама быў зьбіты і потым дастаўлены ў бальніцу. Бліжэй да паўночы невядомы ў цывільным вывесьлі з бальніцы мочна зьбітага Уладзіміра Някляева, як толькі адтуль сышлі журналісты, і Рымашэўскага.



Менск, 19 сінтября 2010 году.

26 падазраваных

па крымінальной справе аб масавых беспарарадках

Праваабаронцамі адсочваюцца крымінальныя справы, узбуджаныя перад і пасля акцыі пратэсту па выніках прэзідэнцкіх выбараў. Па справе аб масавых беспарарадках на сёньня падазраванымі з'яўляюцца 26 чалавек. З іх 23 – утрымліваюцца ў съледчым ізалятары КДБ, Р. Кастусёў і Дз. Ус – пад падпіскай аб нявyeздзе. 29 сьнежня прад'яўленае абвінавачанье па арт. 293 КК РБ чатыром бытых кандыдатам у прэзідэнты – Уладзіміру Някляеву, Андрэю Саньнікаву, Мікалаю Статкевічу і Віталю Рымашэўскому. Акрамя іх у арганізацыі масавых беспарарадкаў у Менску абвінавачанье прад'яўленае даверанай асобе Рымашэўскага Гаўлу Севярынцу, прэс-сакратару Саньнікаву Аляксандру Астрошчанку. 30 сьнежня было прад'яўленае абвінавачанье па арт. 293 КК РБ бытому кандыдату ў прэзідэнты Аляксею Міхалевічу, а таксама старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябедзьку, каардынатору грамадзянскай кампаніі "Еўрапейская Беларусь" Зымітру Бандарэнку, даверанай асобе Ул. Някляева Сяргею Вазняку, аднаму з каардынатораў перадвыбарчага штабу Ул. Някляева Аляксандру Фядуту, а таксама журналістам Наталі Радзінай, Ірыне Халіп. Старшыня "Маладога Фронту" Зыміцер Дашкевіч і кіраўнік менскай суполкі арганізацыі Эдуард Лобаў быті затрыманыя прэвентыўна і падазраюцца ў асабліва злосным хуліганстве, ім прад'яўлена абвінавачанье не па ч. 3 арт. 339 КК РБ.

Падазраваныя па крымінальной справе па артыкуле 293, частках 1 і 2, Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь "Масавыя беспараадкі":

1. **Някляеў Уладзімір** – кандыдат у прэзідэнты;
2. **Саньнікаў Андрэй** – кандыдат у прэзідэнты;
3. **Кастусёў Рыгор** – кандыдат у прэзідэнты, пад падпіскай аб нявyeздзе;
4. **Астрошчанкаў Аляксандар** – прэс-сакратар перадвыбарчага штабу А. Саньнікава;
5. **Міхалевіч Аляксей** – кандыдат у прэзідэнты;

6. **Рымашэўскі Віталь** – кандыдат у прэзідэнты;

7. **Севярынец Павел** – давераная асоба кандыдата В. Рымашэўскага

8. **Бандарэнка Зыміцер** – каардынатор грамадзянскай кампаніі "Еўрапейская Беларусь";

9. **Халіп Ірына** – журнالістка, жонка Андрэя Саньнікава;

10. **Радзіна Наталія** – журнالістка, рэдактар інтэрнэт-сайту charter97.org;

11. **Лябедзька Анатоль** – старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі;

12. **Палажанка Анастасія** – на месьнік старшыні Маладога Фронту;

13. **Дзымітрыеў Андрэй** – кіраўнік перадвыбарчага штабу Ул. Някляева;

14. **Фядута Аляксандар** – палітлаг, адзін з каардынатораў перадвыбарчага штабу Ул. Някляева;

15. **Статкевіч Мікалай** – кандыдат у прэзідэнты;

16. **Класкоўскі Аляксандар** – былы супрацоўнік міліцыі;

17. **Кобец Уладзімір** – кіраўнік перадвыбарчага штабу А. Саньнікава;

18. **Ус Дзымітрый** – кандыдат у прэзідэнты, знаходзіцца пад падпісай аб нявyeздзе;

19. **Вазняк Сяргей** – давераная асоба Ул. Някляева;

20. **Корбан Алег** – адзін з кіраўнікоў моладзевай арганізацыі АГП "Маладыя дэмакраты";

21. **Арастовіч Аляксандар** – давераная асоба М. Статкевіча;

22. **Паўлаў Анатоль** – давераная асоба Я. Раманчукі;

23. **Марцалеў Сяргей** – кіраўнік перадвыбарчага штабу М. Статкевіча.

24. **Новік Дзымітрый** – удзельнік акцыі 19 сьнежня;

25. **Ліхавід Мікіта** – актывіст Руху "За свабоду", удзельнік акцыі 19 сьнежня, пастанова аб 15-сугучным арышце адмененая, пераведзены з Жодзіна ў съледчы ізалятар КДБ;

26. **Федаркевіч Андрэй** – удзельнік акцыі 19 сьнежня, пастанова аб 10-сугучным арышце адмененая, пераведзены з Жодзіна ў съледчы ізалятар КДБ.

Артыкул 293 "Масавыя беспараадкі":

1. Арганізацыя масавых беспараадкаў, якія суправаджаюцца гвалтам над асобай, пагромамі, падпаламі, зынішчэннем маёмасьці, узброеным супрацівам прадстаунікам улады – караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад пяці да пяцнаццаці гадоў.

2. Уздел у масавых беспараадках, якое выявілася ў непасрэдным ўчыненьні дзеяньні, названых у частцы першай дадзенага артыкулу – караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да восьмі гадоў.

Крымінальная справа па артыкуле 339 ч. 3 Крымінальнага кодэкса "Хуліганства":

1. **Дашкевіч Зыміцер** – старшыня Маладога Фронту;

2. **Лобаў Эдуард** – актывіст Маладога Фронту.

Затрыманыя прэвентыўна, 18 сьнежня.

Артыкул 339 "Хуліганства":

1. Наўмысныя дзеяньні, якія груба парушаюцца грамадзкі парадак і выяўляюцца відавочную непавагу да грамадзтва, што суправаджаюцца ўжываньнем гвалту або пагрозай яго ўжываньня альбо зынішчэннем ці пашкоджаньнем чужой маёмасьці альбо характарызуюцца па сваім зымесце выключным цынізмам (хуліганства).

2. Хуліганства, учыненнае пайторна, альбо групай асобаў, альбо звязанае з супрацівам асобе, якая прыпыніяе хуліганскія дзеяньні, альбо спалучанае з прычыненнем менш цяжкага цялеснага пашкоджання (злоснае хуліганства).

3. Дзеяньні, прадугледжаныя часткамі першай або другой дадзенага артыкулу, учыненныя з ужываньнем зброі, іншых прадметаў, якія выкарыстоўваюцца ў якасці зброі для прычыненьня цялесных пашкоджанняў, ужываньнем выбуховых рэчываў або выбуховых прыладаў альбо ўчыненіем з пагрозай іх ужываньня, пры адсутнасці прыкметаў больш цяжкага злачынства (асабліва злоснае хуліганства).

Караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да дзесяці гадоў.

я выбарніца гэтага ўчастку, тэрмінова шукайце мой бюллетэн". Праз дзьве хвіліны мой бюллетэнь з гэтым надпісам быў знайдзены ў стосе за А. Лукашэнку. Гэта значыць, што калі "Саня едзе ў Гаагу", то гэты бюллетэнь чамузыці кладуць у ягоны стос. Такім чынам, папросту ніхто не лічыў гэтыя галасы. Бюллетэні складаліся ў розныя стосікі, гэтыя стосікі неяк фармаваліся, і ў выніку на нашых вачах больш за 80 адсоткаў галасоў было аддадзена за Аляксандра Лукашэнку. Там быў 71 голос за Рыгора Кастусёва з дзвюх тысячай, хця адзіны стос, які я магла бачыць, гэта быў стос якраз за Рыгора Кастусёва. Я магу сказаць, што там было каля 200 бюллетэняў, калі яны клацалі першапачатковая ў гэты стос".

"Саня паедзе ў Гаагу"

Назіральніца Дар'я Каткоўская расказала, як адбываюцца фальсіфікацыі

"Я была назіральніцай на ўчастку № 17 у Фрунзенскім раёне гораду Менску, – распавядае Дар'я Каткоўская. – Гэта Сухарава, гэта той участак, выбарцам якога з'яўляюся я. Я была там разам з маймі знаёмымі з беларускай тэлевізіі. Я не могу сказаць, што я бачыла, як лічылі галасы, але гэта было ўпершыню (а я назіраю з 2001 году), калі я стаяла ў метры ад стала – мянэ трymала кіраўнік камісіі, мянэ трymала міліцыя, але,

Сыпісы затрыманых і пацярпелых журналісту

Затрыманыя (з улікам адпушчаных):

1. **Таціна Бублікава**, незалежная журналистка, сябра БАЖ (суд Каstryчніцкага раёну 20 сьнежня даў ёй 10 сутак арышту, хаяця яна прызнала сваю віну і павінна была атрыманы 0,5 базавай величыні паводле арт. 6.5 КаП). Знаходзілася ў СІЗА Менскага раёну, выйшла на волю 29 сьнежня;

2. **Зыміцер Саўка**, сябра БАЖ, лінгвіст, незалежны журналіст (асуджаны 20 сьнежня на 15 сутак арышту, утрымліваецца ў СІЗА ў Жодзіне);

3. **Цімафей Касцяпяровіч**, незалежны журналіст. Быў асуджаны 20 сьнежня судом Партызанскаага раёну на 12 сутак. Знаходзілася на Акрэсьціна, выйшаў на волю 31 сьнежня;

4. **Ільля Кузняцоў**, незалежны журналіст, сябра БАЖ (асуджаны 20 сьнежня на 15 сутак у судзе Фрунзенскага раёну, утрымліваецца на Акрэсьціна);

5. **Ірына Халін**, "Новая газета" (Расія), жонка экс-кандыдата Андрэя Саньнікава, сябра БАЖ. Знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Прад'яўленае абвінавачанье па чч. 1 і 2 арт. 293 КК (масавыя беспараадкі). Пагражаета да 15 гадоў зняволенія;

6. **Натала Радзіна**, рэдактарка сайту "Хартыя-97", сябра ГА "БАЖ". Спачатку была зьбітая на плошчы Незалежнасці ў часе масавай акцыі 19 сьнежня. Уначы дзьверы офісу сайту charter97.org узламалі съпецназауцы. Утрымліваецца ў СІЗА КДБ. Прад'яўленае абвінавачанье па чч. 1 і 2 арт. 293 КК (масавыя беспараадкі). Пагражаета да 15 гадоў зняволенія;

7. **Юлія Рымашэўская**, прэс-скактар Уладзіміра Някляева, сябра ГА "БАЖ" (у судзе Першамайскага раёну Менску асуджаны 20 сьнежня на 13 сутак арышту. Утрымлівалася ў СІЗА Менскага раёну на вул. Скарыны, 20.), выйшла на волю 1 студзеня;

8. **Яўген Васьковіч**, сябра ГА "БАЖ", карэспандэнт газеты "Бобруйскі кур'ер". 12 сутак адміністрацыйнага арышту, утрымліваўся на Акрэсьціна, выйшаў на волю 31 сьнежня;

9. **Ян Лагіновіч**, сябра ГА "БАЖ", незалежны журналіст, Маладзечна (бюлётэнь "За Маладзечна"). Быў затрыманы 19 сьнежня ў Менску. У яго пашкоджаная галаўа і зламаная рука, – паведаміла яго жонка. Адбыў 10 сутак адміністрацыйнага арышту на Акрэсьціна, выйшаў на волю 29 сьнежня;

10. **Сяргей Вазьняк**, рэдактар газеты "Товариш", актывіст штабу Уладзіміра Някляева, сябра Граўлення "БАЖ". Знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Прад'яўленае абвінавачанье па чч. 1 і 2 арт. 293 КК (масавыя беспараадкі). Пагражаета да 15 гадоў зняволенія;

11. **Аляксандр Фядута**, актывіст штабу Уладзіміра Някляева, журналіст, сябра БАЖ. Знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Прад'яўленае абвінавачанье па чч. 1 і 2 арт. 293 КК (масавыя беспараадкі). Пагражаета да 15 гадоў зняволенія;

12. **Вольга Чарных**, былая студэнтка журфаку БДУ, цяпер – студэнтка журфаку Ягелонскага ўніверсітэту (Кракаў), дапамагала ў працы групе польскага тэлеканалу TVN24, якая асьвятляла менскія падзеі 19 сьнежня. Асуджаная на 12 сутак, знаходзілася ў ізаляторы на вул. Скарыны, 20, выйшла на волю 31 сьнежня;

13. **Зыміцер Бандарэнка**, актывіст штабу А. Санынікава, сябра ГА "БАЖ". Затрыманы раніцай 20 сьнежня ва ўласнай кватэры. Знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Прад'яўленае абвінавачанье па чч. 1 і 2 арт. 293 КК (масавыя беспараадкі). Пагражаета да 15 гадоў зняволенія;

14. **Павел Севярынец**, актывіст штабу Віталя Рымашэўскага, сябра Рады ГА "БАЖ". Знаходзіцца ў съледчым ізоляторы КДБ. Прад'яўленае абвінавачанье

па чч. 1 і 2 арт. 293 КК (масавыя беспараадкі). Пагражаета да 15 гадоў зняволенія;

15. **Руслан Ігнатовіч**, пазаштатны карэспандэнт газеты "Пресцбіл", студэнт 2 курсу Інстытуту журналістыкі БДУ. Адбыў 10 сутак арышту, выйшаў на волю 29 сьнежня;

16. **Аляксей Шэйн**, сябра ГА "БАЖ". На 12 сутак асуджаны судом Савецкага раёну. Утрымліваўся на Акрэсьціна, выйшаў на волю 31 сьнежня;

17. **Анджэй Пачобут**, незалежны журналіст, польская "Gazeta Wyborcza", неакрэдытаваны, сябра ГА "БАЖ". (Вызвалены ўвечары 20 сьнежня. Суд Каstryчніцкага раёну палічыў, што доказаў яго віны недастатковы);

18. **Мікалай Халезін**, рэжысёр "Свабоднага тэатру", сябра ГА "БАЖ". Адпушчаны на волю ўвечары 20 сьнежня;

19. **Кастусь Лашкевіч**, TUT.by, сябра БАЖ. (Быў у Маскоўскім РУУС, адпусцілі раніцай 20 сьнежня);

20. **Аляксандар Уладыка**, незалежны журналіст. (Быў у Маскоўскім РУУС, адпусцілі раніцай 20 сьнежня);

21. **Вадзім Заміроўскі**, "Белгазета". (Быў на Акрэсьціна, адпусцілі раніцай, але забралі флэш-карту фотаапарату);

22. **Марыя Антонава**, ("Франс Прэс"), адпушчаная на волю, вярнулася ў Расію;

23. **Аляксандар Астаф'еў**, Санкт-Пецярбург, газета "Мой район". 22 сьнежня вызвалілі. Астаф'еў – штатны супрацоўнік выданыя і сайту MR7, але на мей акрэдытациі пры беларускім МЗС;

24. **Дзымітрый Іваноў**, выданыне "Нацыональны контроль" (Расія). Быў затрыманы 18 сьнежня ўвечары і дастаўлены ў РУУС Заводскага раёну для высыяявленія асобы. Пазней адпушчаны;

25. **Максім Пятровіч**, выданыне "Нацыональны контроль" (Расія). Быў затрыманы 18 сьнежня ўвечары і дастаўлены ў РУУС Заводскага раёну для высыяявленія асобы. Пазней адпушчаны;

26. **Зыміцер Галко** (Будзімір), пазаштатны карэспандэнт Радыё "Свабода", асуджаны 20 сьнежня ў Ленінскім судзе Менску на 10 сутак, утрымліваўся ў Жодзінскім СІЗА, выйшаў на волю 29 сьнежня.

Тroe валанцёраў сайту "Хартыя-97", затрыманыя ў рэдакцыі рэсурсу разам з Радзінай, асуджаныя па арт. 23.34 КаП (арганізацыя альбо ўздел у несанкцыянаваных мэропрыемствах). Яны пераўпраўленыя з Акрэсьціна ў папраўчую установу ў Жодзіна. Затрыманыя ўвогуле не наведвалі акцыю 19 сьнежня.

Марыя Вайнова, распаўсюдніца газеты "Наш дом", была ў Каstryчніцкім РАУС з 19 сьнежня, адпушчаная на волю.

Хрысьціна Шацікова, распаўсюдніца газеты "Наш дом", была зьбітая ў Каstryчніцкім РАУС, пасля трапіла ў 10 гарадзкі шпіталь, не знаходзіцца пад вартай.

Пацярпелі фізічна, але не затрыманыя:

1. **Алег Грудзіловіч**, Радыё "Свабода". (Пацярпей ад міліцыянтаў 19 сьнежня. Паведаміў, што быў павалены на зямлю, зьбиты нагамі, пашкодзілі відэакамеру);

2. **Андрэй Лянкевіч**, незалежны журналіст, вядомы фатограф. (Быў прымусова пакладзены міліцыянтамі на сьнег, калі асьвятляў шэсцьце прыхільнікаў Някляева на Каstryчніцкую плошчу. У яго забралі апаратуру, зламалі біліскавіцу фотаапарату);

3. **Руслан Гарбачоў**, "Салідарнасць". (Супрацоўнік съпецназу накінуўся на Руслана Гарбачава, сарвалі з яго прэс-карту і нанеслы некалькі ўдараў. Эта адбылося 19 сьнежня калі Дому ўраду на плошчы Незалежнасці);

4. **Алена Яккык**, "Салідарнасць". (Была прымусова пакладзеная міліцыян-

тамі на сьнег, калі асьвятляла шэсцьце прыхільнікаў Някляева на Каstryчніцкую плошчу);

5. **Зыміцер Лукашук**, "Еўрарадыё". (Быў прымусова пакладзены міліцыянтамі на сьнег, калі асьвятляў шэсцьце прыхільнікаў Някляева на Каstryчніцкую плошчу);

6. **Юлія Дарашкевіч**, "Наша Ніва". (Была прымусова пакладзеная міліцыянтамі на сьнег, калі асьвятляла шэсцьце прыхільнікаў Някляева на Каstryчніцкую плошчу);

7. **Антон Тарас**, БелаГАН. (Быў прымусова пакладзены міліцыянтамі на сьнег, разам з беларускім журналістамі, што асьвятлялі шэсцьце прыхільнікаў Някляева на Каstryчніцкую плошчу; на съведчаннях калегаў, атрымай удар у вока);

9. **Віктар Талочка**, БелТА – (Быў зыміты на топам пры спробе штурму Дому ўраду. Паводле Д. Жука, у яго лёгкія цялесныя пашкоджаны і разబітая фотаапаратура);

10. **Аляксандр Мацюшкоў**, фотакарэспандэнт газеты "Обозрэватель" (разбілі бліскавіцу фотаапарату);

11. **Юрась Карманаў**, "Associated Press", акрэдытаваны пры МЗС (19 сьнежня, калі началася "зачыстка" на плошчы Незалежнасці, ён стаяў, накрыўшы галаву рукамі з пасъведчаннем навідавоку, атрымаў шэраг удараў міліцэйскім дубінкамі);

12. **Антон Харчанка**, (тэлеканал "Russia Today". Атрымаў абшырную гематому ў часі міліцэйскай "зачысткі" на плошчы Незалежнасці 19 сьнежня);

13. **Віктар Філяеў**, (тэлеканал "Russia Today". Атрымаў абшырную гематому ў часі міліцэйскай "зачысткі" на плошчы Незалежнасці 19 сьнежня);

14. **Язэп Палубяцка**, "Новы час" (Пацярпей 19 сьнежня на плошчы Незалежнасці. Дапамагаў збітай з ног дзяўчыне, атрымаў удар на галаве дубінкай і шытом на скроні. З разбітай галавой яго адвезлы на "хуткай" у шпіталь МУС, дзе яму аказалі першую медыцынскую дапамогу. Мае на руках усе заключнікі медыкай);

15. **Вольга Хвойн**, "Новы час" (19 сьнежня на плошчы Незалежнасці міліцыянты яе "пашмatali", за горла ззаду падышлы і выкінулу на праездную частку");

16. **Дзымітрый Тархай**, здымачная група REN-TV (Тархава некалькі разоў ударылі ў жывот);

17. **Ільля Амельчанка**, здымачная група REN-TV (Амельчанку некалькі разоў ударылі, пакачалі ў сънезе, пашкодзілі камеру);

18. **Алена Даніэйка**, "Німецкая хвала". (Атрымала ўдар міліцэйскай дубінкай па руці, калі здымала падзеі калі Дому ўраду на плошчы незалежнасці 19 сьнежня);

19. **Гайнц Цэзарэк**, фотакарэспандэнт аўстрыйскага інтэрнэт-выдання news.at, атрымаў трауму руکі і пералом указальнага пальца. Ён расправёў, што гэта здарылася, калі міліцыянты пачалі ноччу разганяць дэманстрацыю, а ён разам з калегам Крыстафам Леермаерам апнуўся "паміж двума фронтамі";

20. **Уладзімір Грыдзін**, пазаштатны карэспандэнт БелаГАН. Быў зьбіты двойчы: 19 сьнежня – на прыступах Дому ўраду, другі раз, 20 сьнежня, – таксама на плошчы Незалежнасці, пацярпей ад на месцыяня начальніка ГУС Менгарыканкаму Iграпа Яўсеву;

21. **Алесь Баразенка**, тэлеаператор. Пацярпей у часе асьвятлення шэсцьца прыхільнікаў У. Някляева 19 сьнежня на Каstryчніцкую плошчу.

Выбарчы працэс выклікае недавер

Датэрміновае галасаваньне і проблемы на выбарчых участках сталі тэмай праведзенай 19 сьнежня прэс-канферэнцыі кампаніі "Праваабаронцы за свабодныя выбары". Старшыня Беларускага Хельсінскага Камітэту (БХК) Алег Гулак і намеснік старшыні ПЦ "Вясна" Валянцін Стэфановіч канстатавалі: неявлікая палёгка ў плане дэмакратіі ёсьць, але ў цэлым выбарчы працэс выклікае пэўныя недавер.

Як адзначаў А. Гулак, палёгка дэмакратіі, калі казаць справядліва, назіраецца ў тым, што, у адрозненьне ад мінулых выбараў прэзідэнта, няма масавых прэвентыўных затрыманняў і арыштаў прадстаўнікоў апазіцыі. Аднак на сярэдзіну дня 19 сьнежня па Беларусі ёсьць паведамленыні аб амаль трох дзясятках затрыманых. Большаясьць з іх была адпушчаная пасыля высьвяtleнья асобы і папярэджанья аб недапушчальнасці ўдзелу ў мітынгу. Некалькі чалавек працягваюць знаходзіцца пад вартай, супраць некалькіх з іх узбуджаныя крымінальныя справы.

Выклікае занепакоенасць непраписанасць працэдуры захоўванья бюлетэняў падчас правядзення датэрміновага галасавання. Таму на розных участках узvікаюць розныя прачытаныні закону і практичныя дзеяньні. "Цэнтрвыбаркам не ўрэгуляваў і не апісаў працэдуру захавання бюлетэняў ў час датэрміновага галасавання, — сказаў В.Стэфановіч.

"Мы яшчэ доўга будзем асэнсоўваць тое, што адбылося..."

(Пачатак на стар. 3)

могі. Не выключана, што ўсе гэтыя праекты будуть замарожаныя. Адносіны паміж краінамі ЕС і Беларусью будуть зьведзеныя да мінімуму, бо такога яшчэ ніколі не было. Еўропа не прымае і ніколі не ўспрыме зьбіццё і арышт кандыдатаў у прэзідэнты. І для таго, каб адкруціць гэту ситуацыю, я думаю, што і беларуская грамадзянская супольнасць, і краіны ЕС найперш будуть ставіць пытаныне аб вызваленіні палітычных зняволеных. На бліжэйшыя месяцы гэта будзе пытаныне нумар адзін.

— А што б вы маглі сказаць пра пазіцыю Расіі ў гэтай сітуацыі?

— Расія, з аднаго боку, не асу́дзіла тое, што адбылося ў Менску 19 сьнежня, і прызнала вынікі выбараў праз назіральнікаў СНД. Расія прызнае і не таякі рэжымы, згадайма хаяць б крылавы рэжым Карыманава ва Узбекістане.

Але, думаю, гэта звязана з няўстойлівасцю ўлады ў самой Расіі. Ніхто ж ня ведае, якія там варыянты падзеяў могуць чакацца. Паглядзіце на апошнія хваляваньні, якія там адбыліся на нацыянальнастичнай глебе. Таму расейская краініцтва, не ўспрымаючы асабіста Лукашэнку, можа, і хা�цела б не прыз-

— У некаторых выпадках памяшканье з скрынямі для галасавання апячатваецца, у некаторых — не. Супрацоўнікі міліцыі недзе знаходзяцца калі будынка, дзе ідзе галасаванье, недзе — у будынку, а ў некаторых выпадках іх пакідаюць праста ўнутры памяшканья са скрынямі". Няма пэўных нормы ў заканадаўстве і пра месцазнаходжаньне сяброў камісіяў падчас перапынку ў іх працы і пасыля галасаванья. А паколькі, згодна з артыкулам 13 Выбарчага кодексу, назіральнікі маюць права назіраць за выбарчым працэсам толькі падчас галасаванья, то яны ня бачаць, што адбываецца ў перапынках і пасыля сканчэнная волевыяўленыя.

В. Стэфановіч звязрнуў таксама ўвагу на тое, што прымус да датэрміновага галасавання, на якое масава скардзяцца праваабаронцамі грамадзяне, фактычна прызнаны ЦВК. Так, сакратар ЦВК спадар Лазавік сказаў: студэнтаў ніхто не прымушаў галасаваць датэрмінова, іх праста папрасілі. Але такія "просьбы" — адкрытае выкарыстаныне адміністрацыйнага рэсурсу, кажа юрист. Бо выбары ў нашай краіне з'яўляюцца справай добраахвотнай — чалавек мае права не галасаваць зусім альбо галасаваць у выбраны дзень.

"Мы назіраем тэндэнцыю росту прымусу да датэрміновага галасаванья на дзяржпредпрыемствах, асабліва ў малых гарадах", — паведаміў праваабаронца.

Алег Гулак узvіяў сярод іншага тэму становішча незалежных назіральнікаў на участках. Назіральнікі маглі прысутнічаць на участках, сказаў ён, але ім было вельмі цяжка атрымліваць дадзеныя аб колькасці выбаршчыкаў. Альбо гэтыя звесткі былі недакладныя. Мелі месца папярэджаны назіральнікаў, ціск на іх, у выніку чаго многія аказваліся перад дылемай: пісаць скаргі на ўскрытыя парушэнні і быць выгнанымі з участкаў — альбо паводзіць сябе ціха і менш прыкметна, але "захаваць свою прысутнасць на участку да канца"? Тым ня менш, "асноўныя проблемы не на участках, а ў агульнай атмасфэры стаўлення да выбараў", — дадаў старшыня БХК. Напрыклад, тое, што ЦВК ня даў дазволу на кругласутачную прысутнасць незалежных назіральнікаў на участках, зусім не падышае даверу да выбараў. "Ва ўмовах, калі так шмат пытніяў адносна адкрытайсці галасавання, Цэнтрвыбаркам мог бы быць і больш адкрытым", — мяркуе ён. Паводле словаў А. Гулака, пакуль цяжка абагульнена казаць пра нейкую сістэму, гэта будзе вядома пазней, але ж ёсьць дадзеныя, якія насыцярожжаюць. Скажам, назіраецца розніца ў разы ў колькасці прагаласавашых на участках з незалежнымі назіральнікамі і без іх. Акрамя таго, частка назіральнікаў кожа пра перашкоды пры намерах прысутнічаць пры галасаванні на даму.

наць вынікі выбараў у Беларусі, але, з другога боку, яны прагназуюць, што падобная варыянты разъвіцця падзеяў могуць быць і ў іх, таму пакідаюць сабе ў палітычным плане развязаныя руки.

Перакананы, бо сам быў на плошчы, у нас адбывалася ўсё ж такі супрацьстаянне мірных дэмантрантаў і сілаў міліцыі. Безумоўна, будзе разъбіральництва, але ж ніхто не знайшоў у пратэстантаў ні выбуховых сродкаў, ні нейкай зброй... Затрымана больш за 600 чалавек — ні ў кога нічога не знайшлі. Гэта яшчэ раз падкрэслівае, што сама дэмантранцыя была мірная. І не было нікакіх нагоды так жорстка разганяць людзей. Складваецца ўражаньне, што гэта была праста пастка і правакацыя. Калі б элементарна выставілі калі Дому ўраду хаця бы пятую частку тых сілавікоў, што былі задзейнічаныя падчас разгону, людзі нікуды бы не рушылі. Нават у той жменькі асобаў, якія білі шкло ў Доме ўраду, не было б жадання нешта разъбіваць. Чуу на свае вуши — размова ішла пра перамовы — і на больш таго...

Што ж датычыцца Расіі... Так, адтупі беларуская ўлада атрымала часовую вымушаную палітычную падтрымку. Але калі казаць пра далейшыя эканамічныя і палітыч-

ныя ўзаемаадносіны, тут усё пад вялікім пытаньнем. Я мяркую, што, нягледзячы на розныя пагадненні, заключаныя апошнім часам, Расія перастала ўспрымаць беларускі бок як надзейнага партнёра. І палітыка крытыкі беларускіх уладаў будзе прынятая. І праз СМІ, і на ўзроўні эканамічных стасункаў. Тут нас, магчыма, яшчэ чакаюць вялікія сюрпризы. У мене наогул такое адчуванье, што пасыля 19 сьнежня беларускія ўлады засталіся без саюзнікаў. Гэта дастаткова нязвыклая і новая ситуацыя, якая складваецца на гэты час. І тут пытаньне, натуральна, у тым, наколькі эканамічна трывалай ажажацца мадэль, якая пабудаваная ў Беларусі. Перад выбарамі паднялі заробкі, пенсіі — зараз усю сацыяльную сферу трэба ўтрымліваць. Застаўца два варыянты: альбо прадаваць дзяржаўную маёмысць хуткімі тэмпамі, альбо браць ізноў крэдыты, якія пакуль ніхто не абяцае. Таму мне падаецца, што зараз будуть для ўсіх няпростыя часы, і для тых, хто падтрымліваў Лукашэнку, таксама. А беларускай грамадзянскай супольнасці трэба прыкладзіць вялікія намаганні, каб паказаць нашым грамадзянам, што давёў Беларусь да гэтага стану. І якое існуе выйсце з гэтай сітуацыі.

Вызваленыя з Акрэсьціна: "Маральна мы перамаглі!"

Падзеі

У першай палове дня 29 сьнежня з ізалаітару на Акрэсьціна ў Менску пачалі вызваляць узняців мітынгу супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, які адыбўся на плошчы Незалежнасці 19 сьнежня. У другой палове дня пачалі вызваляць вязняў з СІЗА ў Жодзіна.

Вязняй Акрэсьціна вызвалялі аднаго за адным, папярэдне выставіўши усім раҳунак на аплату за харчаванні цягам 10 дзён – 63 тысячи рублёў. На пляцоўцы каля ізалаітару былых вязняў сустракалі сябры, кагосьці чакалі сваякі. Але ў большасці сваёй вызваленых сустракалі валанцёры і праваабаронцы, якія арганізавалі дапамогу ўсім асуджаным паводле падзеяў 19 сьнежня. Вызваленых сустракалі віншаваннямі, дарылі паштоўкі, частавалі гарачай гарбатай ці кавай з цукеркамі. Усім тлумачылі, дзе яны могуць атрымаць юрыдычную і матэрыяльную дапамогу, па магчымасці развозілі дадому, а іншагародніх – на вакзал. Журналісты адразу бралі інтэрв'ю ў вызваленых. З гэтых распovedаў выходзіла, што найбольш цяжка людзям прыходзілася падчас затрымання і ў першы дзень: шмат каго амапаўцы зьблілі, людзям даводзілася гадзінамі быць на холадзе, а некаторых нават пратрымалі ў аўтазаку і другую ноч пасля затрымання. Гэта таму, што затрыманых было вельмі шмат. Мінула 10 дзён – а настрой у былых вязняў такі, быццам яны толькі што з плошчы. Людзі аднадушна казалі: маральная перамога аказалася на нашым баку.

Ільля Богдан быў сярод тых, каго амапаўцы ізалявалі на пляцоўцы перад будынкам парламенту, зьблілі і загрузілі ў аўтазак. Хлопцу дасталася і пры затрыманні і пазней у



Менск, 29 сьнежня 2010 году.

Фота svaboda.org

камеры было не салодка, але ён ні пра што не шкадуе і кажа, што на заўсёды запомніць пачуцьцё блізкой перамогі, якое перажыў, калі калёнай рушылі да плошчы Незалежнасці.

"Прайсьцы па вуліцы з воклічам "Сыходзь!", які разъясляеца на сотні метраў, і яго паўсюль чуваць – гэта таго варта. Выйдзем мы яшчэ на раз", – сказаў Ільля Богдан.

Валанцёрка Алена Валынец сустракала вызваленых каля ўваходу на Акрэсьціна. Дзяйчына ўручала ўсім віншавальныя паштоўкі, падпісаныя змагарамі за дэмакратыю. Паводле словаў Алены, такіх паштовак ужо падпісаны болей за 1,5 тысячи.

"Мы разаслалі паштоўкі ва ўсе турмы і зараз раздаем іх на выхад-

дзе. Таксама тут у паштоўках інфармацыя пра тое, дзе можна атрымаць дапамогу пасыля сутак ды іншае. А тыя паштоўкі, які не ўдасца ўсім раздаць, бо іх вельмі шмат, мы зьмесцім на сьценах на Машэрава, 8 (гэта офіс БНФ), каб усе маглі прачытаць, што людзі напісалі".

Увечары вызвалілі дзяйчынат, што знаходзіліся на Скарыны, 20. Адзін аўтобус спыніўся за 500 метраў ад турмы, другі высаджваў дзяйчынат па дзівее-тры на кожным прыпынку. Такім чынам улады спрабавалі сарваць шматлюдную ўрачыстую сустрэчу каля турмы. Усяго, паводле дадзеных праваабаронцаў, 29 сьнежня выйшлі на волю больш за 200 чалавек.



фота "НН"



фота "НН"